



## ЕС ПАДТРЫМЛІВАЕ ДАСЛЕДАВАННІ І ІНАВАЦЫІ ВА УСХОДНІХ КРАІНАХ-ПАРТНЁРАХ ЕС

Даследаванні і інавацыі дапамагаюць павялічыць прадукцыйнасць, стварыць новыя працоўныя месцы, павысіць канкурэнтаздольнасць і стымуляваць эканамічны рост. У **Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Грузіі, Рэспубліцы Малдова і Украіне** ЕС садзейнічае гэтаму праз ініцыятыву EU4Innovation, якая дапамагае з фінансаваннем прыватным асобам, студэнтам, даследчыкам, кампаніям і навучальным установам у шмат якіх галінах. ЕС таксама працуе разам з нацыянальнымі ўладамі над мадэрнізацыяй і павышэннем канкурэнтаздольнасці краін-партнёраў у галіне даследаванняў і інавацый.

### ЯКУЮ ПАДТРЫМКУ МОЖНА АТРЫМАЦЬ?

Ва ўсім рэгіёне:

#### «ГАРЫЗОНТ 2020»

«Гарызонт 2020» — самая вялікая за ўсю гісторыю праграма ЕС па даследаваннях і інавацыях, інвестыцыі на працягу 2018-2020 гг. дасягаюць 30 мільярдаў еўра. **Арменія, Грузія, Рэспубліка Малдова і Украіна далучаныя да праграмы «Гарызонт 2020»** і ўдзельнічаюць у ёй па тых жа правілах, што і дзяржавы-члены ЕС. Даследчыкі з **Азербайджана і Беларусі** таксама могуць атрымліваць фінансаванне.

Праграма ЕС «Гарызонт 2020» праводзіць конкурсны прыём заявак у такіх галінах, як:

- перадавая навука
- прамысловае лідарства
- праблемы развіцця грамадства
- распаўсюджванне перадавога досведу і пашырэнне ўдзелу
- навука з грамадствам і дзеля грамадства
- Еўрапейскі інстытут інавацый і тэхналогій (EIT)
- Еўрапейская супольнасць па атамнай энергіі Еўратам

Маладыя людзі, кампаніі, арганізацыі грамадзянскай супольнасці, даследчыкі і дзяржаўныя органы могуць атрымаць падтрымку сваіх заявак на праграму «Гарызонт 2020» праз платформу **EaP Plus** на рэгіянальным узроўні і **RI-LINKS2UA** на двухбаковым узроўні з Украінай.

Наведайце гэтыя вэб-сайты для атрымання дадатковай інфармацыі:

[www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020](http://www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020)

[www.eap-plus.eu](http://www.eap-plus.eu)

[www.ri-links2ua.eu](http://www.ri-links2ua.eu)

#### «НА СУВЯЗІ З УП» (EaP CONNECT)

Праграма ЕС «На сувязі з УП» забяспечвае для амаль **двух мільёнаў мясцовых навукоўцаў, студэнтаў і даследчыкаў** з больш як **700 устаноў** доступ да глабальных даследчых платформ, якія злучаюць даследчыя і адукацыйныя супольнасці праз шырокапаалосную інтэрнэт-сетку высокай прапускнай здольнасці.

Наведайце гэты вэб-сайт, каб даведацца, якія ўніверсітэты далучаныя да сеткі:

[www.eapconnect.eu](http://www.eapconnect.eu)

## ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



### Для армянских студентаў, якія вивучаюць дакладныя навукі, тэхналогію, інжынерную справу і матэматыку:

ЕС падтрымлівае студэнтаў з розных універсітэтаў Арменіі, якія вивучаюць **дакладныя навукі, тэхналогію, інжынерную справу і матэматыку**, у справе атрымання практычнага досведу ў сферы сваёй спецыялізацыі. Новы цэнтр TUMO — Цэнтр падтрымкі крэатыўных тэхналогій — у рамках ініцыятывы EU4Innovation прапанувае:

- **практычныя заняткі**
- **навучанне праектнаму падыходу**
- **сучаснае навукова-даследчае абсталяванне**

Наведайце вэб-сайт для атрымання дадатковай інфармацыі: [www.tumo.org](http://www.tumo.org)



### Для малдаўскіх рэгіянальных цэнтраў ІКТ:

У бліжэйшы час у **Кагуле і Бельцах** будуць адкрытыя новыя рэгіянальныя **інавацыйна-тэхналагічныя цэнтры**, каб спрыяць **мясцовым інавацыйным стартапам і прадпрымальнікам** у развіцці свайго патэнцыялу. Цэнтры таксама будуць працаваць над прыцягненнем **міжнародных кампаній ІКТ** для інвестыцый у Малдову.

Цэнтры будуць працаваць са школамі на карысць развіцця дакладных навук, тэхналогіі, інжынернай справы і матэматыкі, што дапаможа маладым людзям знаходзіць **якасную працу** ў сябе дома ў Малдове.



*«Я збіраюся выкарыстаць усе свае веды і вопыт, набытыя за мяжой для развіцця нашага ўніверсітэта».*

Аграном, экалаг, доктар біялагічных навук **Армінэ Абрамян** нядаўна стварыла ў Нацыянальным аграрным універсітэце Арменіі каардынацыйную групу міжнароднай даследчай праграмы. Яна атрымала падтрымку ў рамках праекта «УП плюс», удзельнічала ў праграме «Гарызонт 2020» і займаецца распрацоўкай новых праектаў для павелічэння патэнцыялу даследчыкаў універсітэта, а таксама для ўмацавання сувязі паміж навукай, адукацыяй і бізнесам.



### Для грузінскіх стартапаў:

ЕС падтрымлівае грузінскае Агенцтва інавацый і тэхналогій, каб **дапамагачь стартапам** атрымаць лепшы доступ да фінансавання ад інвестараў.

Наведайце вэб-сайт для атрымання дадатковай інфармацыі: [www.gita.gov.ge](http://www.gita.gov.ge)



### Для ўкраінскіх МСП:

Крэдыты ў мясцовай валюце для МСП выдаюцца ў рамках ініцыятывы ЕС **EU4Business. Інавацыйныя ўкраінскія кампаніі** атрымліваюць лепшыя ўмовы для доступу да **доўгатэрміновага фінансавання ў мясцовай валюце**. Крэдыты накіраваны на павышэнне патэнцыялу мясцовых прадпрыемстваў для фінансавання інавацый і пашырэння магчымасцей.

Для атрымання дадатковай інфармацыі наведайце вэб-сайт: [www.eu4business.eu/ua/](http://www.eu4business.eu/ua/) або звярніцеся ў мясцовы ProCredit Банк



*«Такія праграмы дапамагаюць прадухіліць "уцечку мазгоў". Калі б я не выйграла той першы грант, я б, напэўна, пераехала за мяжу, але такім чынам у мяне з'явіўся шанец развівацца ва Украіне».*

Навуковец **Алена Фясенка** ўзначальвае аддзел міжнародных даследаванняў і інавацый Нацыянальнай акадэміі навук Украіны і ўжо шэсць гадоў супрацоўнічае з еўрапейскімі даследчымі праграмамі. Яна каардынуе праект інавацыйнага менеджменту, які з'яўляецца часткай кансорцыума Украінская сетка Enterprise Europe і спрыяе камунікацыі паміж навукоўцамі і бізнесам. «*Каб навука была практычнай і прыкладной, нам трэба мець зносіны з бізнесам*», — настойвае Алена.